

Запрашаем наведальцаў 19 лістапада 2022 г. Дзень працоўнага выхавання і прафесійнай арыентацыі

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Пазнавальная праграма "Курцыць - здароўю шкодзіць"	9.00 - 9.45	Кабінет №4	Вашчук М.М.
Конкурс малюнкаў "Мая будучая прафесія"	9.55 - 10.40	Кабінет №3	Новік Т.А.
Падрыхтоўка да патрыятычнай квэст-гульні "Па слядах Перамогі"		Кабінет №15	Фядотава А.А.
Мультурок "Калейдаскоп прафесій"	10.50 - 11.35	Кабінет №12	Новік Т.А.
Спартландыя	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Вашчук М.М.
Работа па праекту "Цімураўцы.бу" ГА "БРТА"		Кабінет №15	Фядотава А.А.
5 - 8 класы			
Пазнавальная праграма "Курцыць - здароўю шкодзіць"	9.00 - 9.45	Кабінет №4	Вашчук М.М.
Акцыя "Мая дапамога кніжкам"	9.55 - 10.40	Бібліятэка	Кніга А.У.
Падрыхтоўка да патрыятычнай квэст-гульні "Па слядах Перамогі"		Кабінет №15	Фядотава А.А.
Гульнёвая праграма "У свеце прафесій"	10.50 - 11.35	Кабінет №12	Чабацько С.С.
Спаборніцтвы па шашках	11.45 - 12.30	Кабінет №4	Кірушына В.М.
Работа па праекту "Цімураўцы.бу" ГА "БРТА"		Кабінет №15	Фядотава А.А.
9 - 11 класы			
Наведанне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 11.35	***	***
Спаборніцтвы па шашках	11.45 - 12.30	Кабінет №4	Кірушына В.М.
Работа па праекту "Цімураўцы.бу" ГА "БРТА"		Кабінет №15	Фядотава А.А.